



Орган парткома, рэктарата, камітэта ЛКСМБ, прафкома і мясцома Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя В. І. Леніна

№ 27 (305)

ПЯТНІЦА, 22 лістапада 1957 г.

Цана 20 кап

## ПАРТЫЙНЫ СХОД ПАСТАНАВІЎ:

1. Партыянаму камітэту новага складу і ўсёй партыйнай арганізацыі ў аснову сваёй дзейнасці пакладзі далейшае няўхільнае ажыццяўленне гістарычных рашэнняў XX з'езду КПСС, пастаянна памятаючы пры гэтым, што барацьба за шырокае разгортванне ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, за ажыццяўленне ўсяго партыйнага жыцця, за ўцягненне ўсіх камуністаў у гэтыя жыццёвыя і ўсеагучнае развіццё іх ініцыятывы, крытыкі і самакрытыкі, павінны знаходзіцца ў цэнтры ўвагі кіраўніцтва і ўсёй партарганізацыі ў цэлым.

2. Паставіць перад Міністэрствам вышэйшай адукацыі СССР пытанне аб стварэнні ва ўніверсітэце кафедраў гісторыі БССР і кафедраў міжнароднага права.

3. Абавязваць партком звярнуць увагу на далейшае палепшанне вучэбна-выхавачай і навукова-даследчай працы факультэтаў і кафедраў. Узмацніць кантроль за ідэйным зместам лекцыяў і практычных заняткаў. Часцей ставіць на абмеркаванне партбюро і партсходаў факультэтаў і парткома пытанні вучэбнай і навуковай працы кафедраў і асобных камуністаў. Паставіць перад рэктаратам пытанне аб падборы ініцыятыўных кіраўнікоў вучэбных саветаў.

4. Прымаючы пад увагу тое, што дзейнасць выдавецтва ўніверсітэта іграе ў сучасны момант выключна важную ролю ў разгортванні навуковай працы і асабліва ў падрыхтоўцы навуковых кадраў, абавязваць партком значна ўзмацніць кіраўніцтва выдавецтвам; карэным чынам палепшыць работу рэдакцыйна-выдавецкага савета і павысіць яго адказнасць за якасць выдаваемых у набор рукапісаў.

5. Рэкамендаваць парткому больш займацца арганізатарскай работай у пярвочных партарганізацыях, для чаго:

а) кожны член парткома павінен удзельнічаць у падрыхтоўцы і правядзенні партыйных сходаў пярвочных партарганізацый і масавых мерапрыемстваў па факультэтах;

б) дабіцца бездакорнага выканання ўсіх прымаемых парткомам рашэнняў, пастаянна памятаючы, што самае добрае рашэнне, калі яго не праводзіцца ў жыццё, бескарысна;

в) дабіцца правільнага размеркавання партыйных даручэнняў і ажыццяўлення кантролю за выкананнем даручэння кожным камуністам;

д) узмацніць работу з актывам, арганізуючы абмен вопытам і праводзячы вучобу.

6. Абавязваць партком змяніць стыль кіраўніцтва самамолам і іншымі грамадскімі арганізацыямі, дазваляючы павышэнню ўзроўню іх работы не толькі шляхам заслухоўвання іх на засяджаннях, але і практычным удзелам членаў парткома і партбюро ў арганізацыі важнейшых масавых мерапрыемстваў. Прапанаваць парткому і бюро факультэтаў выдзеліць для работы з камсамольцамі лепшых камуністаў. Прыняць дзейсныя меры для таго, каб павысіць кіруючую ролю камуністаў у дзейнасці профсаюнных і іншых грамадскіх арганізацый.

7. Рэкамендаваць парткому неадкладна прыступіць да падрыхтоўкі да знамяцальнай даты ў гісторыі Беларускага народа—саракагоддзя стварэння БССР. Пры распрацоўцы канкрэтных мерапрыемстваў неабходна ўлічыць памылкі парткома папярэдняга складу ў падрыхтоўцы да юбілейных і масавых мерапрыемстваў.

8. Патрабаваць ад парткома рашуча палепшыць кіраўніцтва шматтыражнай газетай «Беларускі ўніверсітэт» і насценным друкам ўніверсітэта, зрабіць яго сапраўднай зброяй у барацьбе за палепшанне ўсёй вучэбнай, навуковай і выхавачай работы.

9. Даручыць парткому сумесна з рэктаратам прадаўжаць намаганні ў напрамку палепшання матэрыяльна-тэхнічнай базы ўніверсітэта і жыллёвых умоў навуковых работнікаў і супрацоўнікаў.

У сваёй работе партыйны камітэт кіраваўся Пастановай XX з'езду партыі, рашэннямі паследуючых Пленумаў ЦК КПСС і мясцовых дырэктывных органаў.

Асноўныя напрамкі, па якіх ажыццяўлялася практычная дзейнасць парткома, былі наступныя:

Па-першае. Далейшая рацыяналізацыя вучэбнага працэсу ў духу пісьма І—100 Міністэрства вышэйшай адукацыі, арганізацыя самастойнай работы студэнтаў і наогул палепшанне якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістаў.

Па-другое. Усялякае пашырэнне сувязі навукова-даследчай працы з вытворчасцю, з канкрэтнымі запатрабаваннямі народнай гаспадаркі, сканцэнтраванне творчых намаганняў кафедраў на рашэнні найбольш важных навукова-тэхнічных праблем.

Па-трэцяе. Рэзкае палепшанне ідэйна-палітычнай, абаронна-спартыўнай і культурна-масавай работы ва ўніверсітэце.

Па-чацвёртае. Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўніверсітэта, барацьба за палепшанне жыллёва-бытавых умоў работы і жыцця супрацоўнікаў і г. д.

Пры вырашэнні гэтых вузлавых пытанняў дасягнуты некаторыя поспехі, хвая мы не змаглі пазбегнуць многіх недахопаў і памылак.

У галіне вучэбнай работы. Нягледзячы на рад пераходаў, звязаных з вострым недахопам вытворчай плошчы, а таксама з адцягненнем студэнтаў на ўборачныя работы на працягу перыяду вучэбнага года ў 1956—57 годзе выканана на 98,7%. Лепш, чым у мінулым годзе, наладжана кантроль за якасцю лекцыяў і практычных заняткаў. Асабліва адзначаюцца ў гэтай справе, як і ў пастаноўцы ўсёй вучэбна-метадычнай работы, кафедра дзяматы і гістмата, кафедра гісторыі КПСС, кафедра палітэканоміі, кафедра эканамічнай геаграфіі, дэканаты і партбюро біяфака, хіміфака, гістфака.

Рэктарат і партком старанна рыхтавалі навукова-метадычную канферэнцыю, якая і была праведзена ў лістападзе месяцы мінулага года. Канферэнцыя прайшла паспяхова, на ёй было працэнтавана больш 80 навуковых дакладаў. Справа палепшання самастойнай працы студэнтаў быў прысвечан спецыяльны агульнаўніверсітэцкі партыйны сход.

Асноўная маса прафесарска-выкладчыцкага складу ўніверсітэта вядзе сваю работу на высокім тэарэтычным і метадычным узроўні.

Практычныя заняткі ў лабараторыі спецыяльна электрафізікі. Студэнты 4 курса Поля Стасевіч і Вера Зайцава пад кіраўніцтвам дацэнта Міхаіла Конанавіча Шыдоўскага працуюць над вымярэннем дыэлектрычнай пранікальнасці.

## ПОСПЕХІ НЕ ПАВІННЫ ЗАСЛАНЯЦЬ НЕДАХОПАЎ І НЯВЫРАШАНЫХ ЗАДАЧ

### З СПРАВАЗДАЧНАГА ДАКЛАДА ПАРТЫЙНАГА КАМІТЭТА

Прыемна, што лік такіх выкладчыкаў папаўняецца за кошт моладзі.

Але не абыйшлося і без браку. У мінулым навучальным годзе былі скаргі студэнтаў біяфака на якасць практычных заняткаў па глебазнаўству, правадзімых асістэнтам тав. Папавой. Сур'езныя прэтэнзіі прад'яўляліся дацэнтам тав. Акінчыцу.

У справаздачным годзе значна вырасла патрабавальнасць выкладчыкаў. Ці не пагэтуму колькасць адзнак «здавальняюча» у параўнанні з мінулым годам павялічылася на 23,8%.

Павышэнне якасці заняткаў і патрабавальнасці з боку выкладчыкаў, натуральна, прывяло к росту паспяхоўнасці студэнтаў. Павысіліся веды студэнтаў па сацыяльна-эканамічным дысцыплінам—гісторыі КПСС, палітэканоміі, дзяматы і гістмату. Тут патрэбна адзначыць студэнтаў-камуністаў тт. Зяцькова, Зімака, Церпігор'еву, Клімава і інш.

Праўда, ёсць і такія камуністы, як тт. Рудзік, Фралю і інш., якія зусім не вызначаюцца ў вучобе, і надарот, падаюць дрэнны прыклад беспартыйным студэнтам.

Ва ўніверсітэце, нажал, мае месца такое становішча, калі рад студэнтаў—прама скажам: гультаяў і беларучак,—накштат Кучара, затрымліваюцца ў нас толькі з прычыны таго, што не хапае трэцяй двойкі. І гэта цягнецца з года ў год.

На філфаку і гістфаку ёсць некалькі студэнтаў, якія маюць «стабільную» акадэмічную запазычанасць. Вянаваты ў гэтым факультэцкім партарганізацыі і партком у цэлым. Мы не вядзем бязлітаснай барацьбы з абібокамі, ім жывецца ў нас прывольна.

У галіне навукова-даследчай працы. Як несумнянна зрух у бок палепшання трэба адзначыць тое, што ў 1956—57 навучальным годзе выдавецтвам БДУ выпушчана 214 навуковых работ супроць 23-х у мінулым годзе. Паспяхова друкуюцца тт. Сцяпанаў Б. І., Лукашоў К. І., Сікорскі В. М., Баркан А. С. і інш.

У справаздачным годзе ва ўніверсітэце працягвалася барацьба з многатэмнасцю, за комплексную распрацоўку навуковых праблем, за ўзмацненне далейшай сувязі нашых даследаванняў з запросамі народнай гаспадаркі і рэспублікі. У прыватнасці, была звернута ўвага на неабходнасць прыцягнення найбольш кваліфікаваных работнікаў да напісання падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па раду прадметаў, да выканання навукова-даследчых прац у супрацоўніцтве з прадпрыемствамі г. Мінска і падшэфнымі калгасамі Дзержынскага раёна. Работу вялікага дзяржаўнага значэння па распрацоўцы навуковых

праблем, зацверджаных АН БССР, вядуць калектывы, якія ўзначальваюць прафесары ўніверсітэта Б. І. Сцяпанаў, А. Н. Сеўчанка, Т. Н. Годнеў, М. М. Паўлючанка, Б. Е. Ерафееў, Н. В. Турбін і іншыя. Каштоўную работу па творчаму супрацоўніцтве з прадпрыемствамі ўжо некалькі год запар праводзяць кафедра спектральнага аналізу на трактарным заводзе і заводзе № 511 у Магілёве, кафедра электрафізікі—на Мінскім радыёзаводзе і г. д.

Важным участкам работы ўніверсітэта з'яўляецца падрыхтоўка навукова-педагагічных кадраў. У гэтым годзе аспірантуру ўніверсітэта закончылі 41 чалавек, з іх пакінута ва ўніверсітэце 18 чалавек, паслана ў іншыя ВНУ 11 чалавек, у АН БССР—5 чалавек.

Ва ўніверсітэце значны лік—57 чалавек—навуковых работнікаў працуюць над доктарскімі дысертацыямі.

Якія-ж асноўныя недахопы на гэтым участку? Перш за ўсё, адсутнічае належны кантроль і неабходная дапамога працуючым над дысертацыямі з боку кафедраў. На большасці кафедраў не створана творчай, дзелавой атмасферы, адсутнічае прычыповае таварыскае крытыка пры абмеркаванні навуковых работ. У выніку гэтага ў выдавецтва і на абарону нярэдка пападаюць сырыя, надображасныя працы, якія або празмерна затрымліваюцца ў рэдакцыях выдавецтва, напрыклад, юбілейны зборнік, або адкланяюцца пры абароне, як напрыклад, дысертацыі тт. Волк Леановіча, Пейсаховіча і Гінзбурга.

У мінулым годзе ў 55 навуковых гуртках удзельнічала каля тысячы студэнтаў, г. зн. каля 1/3 усіх студэнтаў ўніверсітэта. Асобныя работы тт. Мазоўка, Пакроўскага, Свідэрскага, і інш. маюць, безумоўна, вялікае значэнне для народнай гаспадаркі. На гарадскім агляд студэнцкіх работ ўніверсітэт прадставіў 135 навуковых прац, з якіх 52 аднесены да I катэгорыі і 60—да другой. Сам факт нядрэнны. Дрэнна тое, што за здавальняючай пастаноўкай справы на такіх факультэтах, як біяфак і хіміфак, хаваецца незадавальняючая работа гурткаў на гістфаку, юрфаку і філфаку, дзе навуковыя работнікі не задаюць тон моладзі, не умеюць прывіць ёй густ і любоў да навуковых даследаванняў.

У цэлым трэба прызнаць, што ўзровень навуковай працы ва ўніверсітэце яшчэ не адказвае ў поўнай меры ўзросшым патрабаванням. Віна ў гэтым і партыйнага камітэта, які недастаткова цікавіўся работай кафедраў. Мы займаліся пытаннямі камплектавання і падбору

кадраў кафедраў, асабліва грамадскіх навук. Але гэтага, безумоўна, недастаткова. Парткому новага складу патрэбна значна больш увагі ўдзяліць кафедрам, і перш за ўсё, геафака і хіміфака, дзе яшчэ не жывы дзяляцтва і склокі, якія перашкаджаюць навуковым работнікам разгарнуць глыбокую даследчую працу. Парткому сумесна з рэктаратам патрэбна смялей, больш прыняццова ставіць перад вышэйстаячымі арганізацыямі пытанні расшырэння і абнаўлення лабараторнай базы, якая ў нас недастаткова.

Выдавецкая дзейнасць ва ўніверсітэце па віне перш за ўсё навуковых работнікаў і кіраўніцтва выдавецтвам арганізавана пакуль яшчэ дрэнна. Тут патрабуюцца рашучыя меры парткома і рэктарата па пашырэнню вытворчай плошчы выдавецтва, па замене безыніцыятыўных работнікаў у самым выдавецтве.

У галіне палітыка-масавай работы. Асноўная маса выкладчыцкага складу сумленна і з усёй сур'езнасцю адносіцца да выхавачай работы, выкарыстоўваючы для гэтага галоўным чынам лекцыі і семінары, і, апроч таго, гутаркі, даклады і другія магчымасці. Такія таварышчы, як Ересь, Мелкіх, Жрэвіч, Лысенка, Барзова, Мельцэр, Якушка, Крывчановіч, Лазерка, Баркан і інш. імкнучыся праявіць у гэтай вялікай і важнай справе свой пачын, ініцыятыву.

Тэматыка асноўных гутарак, як правіла, зацявараецца партыйнымі бюро факультэтаў і ў асобных выпадках—парткомам. Астатнія тэмы палітгутаў, як і характар іншых мерапрыемстваў выхавачага значэння, у значнай частцы залежны ад профілю і інтарэсаў студэнтаў. Паважнейшыя рэкамендаваныя тэмы партком загадзя праводзіў семінары кіраўнікоў груп.

Вялікай папулярнасцю карыстаюцца ў нас сустрэчы са знатымі людзьмі вытворчасці, навукі і культуры, з грамадскімі дзеячамі, павываўшымі за граніцай. Такія мерапрыемствы, як правіла, праводзяцца ў маштабе факультэта. На філфаку, напрыклад, добра ўспамінаюць сустрэчу з артыстамі Беларускага тэатра імя Я. Купалы—удзельнікамі спектакля «Салавей», вечар абмеркавання рамана «Крыніцы» з удзелам аўтара—І. Шамкіна, на біяфаку і хіміфаку—сустрэчу з Народным артыстам БССР Кіставым і абмеркаванне паэмы А. Куляшова «Грозная пушча» з удзелам аўтара.

З агульнаўніверсітэцкіх мерапрыемстваў трэба адзначыць сустрэчу студэнтаў з удзельнікамі гераічнай абароны Брэсцкай крэпасці і пісьменнікам С. Смірновым, сустрэчы і гутаркі з старшынёй калгаса «Расвет» Героем Савецкага Саюза К. П. Арлоўскім, з акадэмі-

(Заканчэнне на 2 стар.)



# ПОСПЕХІ НЕ ПАВІННЫ ЗАСЛАНЯЦЬ НЕДАХОПАЎ І НЯВЫРАШАНЫХ ЗАДАЧ

(Заканчэнне, пачатак на 1 стар.)

кам Лысенка, з сакратаром ЦК КПБ тав. Гарбуновым, з старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Казловым, з сакратарамі ЦК ЛКСМБ тт. Аксёнавым, Красной, Бальшовым. Такія сустрэчы маюць вялікае выхавальнае значэнне.

Пытанні партыйнага кіраўніцтва палітычнай асветы былі, як і раней, важнейшымі пытаннямі работы партарганізацыі ўніверсітэта і факультэтаў. Найбольш старанна працавалі і працуюць семінары, якімі кіруюць тт. Сцяпанаву, Левін, Леўко, Васілеўскі, Ігнаценка.

На фізмаце і юрфаку ў мінулым навучальным годзе семінары па палітэканоміі працавалі дрэнна. Партарганізацыя фізмата (былы сакратар т. Гусак) не змогла скаардынаваць работу лабарантаў так, каб усе яны мелі магчымасць наведваць заняткі, і семінар фактычна не працаваў. Зараз справа палепшылася.

Прыемна адзначыць, што ў нашым калектыве, у цэлым палітычна сталым і стойкім, не было праяў сур'езных ідэйных хістанняў. Праўда, мелі месца асобныя дэмагагічныя выказванні ў студэнцкім асяроддзі, але гэты нездаровы настрой не меў шырокага рэзанансу і быў своечасова ліквідаван.

Вузкім месцам выхавальнай работы з'яўляецца недастатковая ўвага прафесарска-выкладчыцкага складу і грамадскіх арганізацый да студэнцкіх інтэрнатаў. Праўда, некаторыя пярвічныя партыйныя арганізацыі робяць спробы распаўсюдзіць свой уплыў і на інтэрнаты. Так, у радзе інтэрнатаў па ініцыятыве партарганізацыі факультэтаў зроблены давыбары членаў студсоветаў замест вызваленых безыніцыяцыйных таварышоў. У інтэрнатах па вуліцах Свердлова і Бабруйскай з гутаркамі выступілі Герой Совецкага Саюза тав. Кірсаў, сакратар ЦК ЛКСМБ тав. Краснова і інш. Арганізавалі мэтанакіраваныя наведванні студэнцкіх інтэрнатаў выкладчыкі геафака, гістфака і хімфака.

Аднак у большасці сваёй выхавальная работа ў інтэрнатах носіць выпадковы і прымусовы характар. Таму ў інтэрнатах па вуліцах Свердлова і Бабруйскай, асабліва ў апошні час, сталі частымі выпадкі п'янак і іншых агіднасцей. Вельмі ганьбіць нас такое з'явішча, як крадзяжы. У інтэрнаце на Бабруйскай, корпус «Б», прывольна жывецца хуліганам і дэбашырам. Гутарка ідзе ні ў якім разе аб студэнтах-першакурсніках, а аб студэнтах старэйшых курсаў, такіх, як Станюка, Безбард, Ленесін і інш. Пры патуранні партарганізацыі і дэканата філфака справа ў гэтым інтэрнаце дайшла да таго, што асобныя студэнты павялі сьцебкі і развязна, нават збіваюць тых, хто не дае ім магчымасці беспакарана ламаць дзверы і сцены, біць пасаду, крушыць усё, што пападаецца на п'яныя вочы.

Сведчаннем слабай выхавальнай работы, недавальняючай якасці яе на факультэтах з'яўляецца ўсё яшчэ нізкі ўзровень вучэбнай дысцыпліны ва ўніверсітэце, аб чым гавораць факты ўзрастаючай колькасці пропускаў, а то і проста зрываў заняткаў. За першыя месяцы навучальнага года студэнтамі прапушчана

больш 11 тыс. гадзін, з іх звыш 2500 без уважлівых прычын. Асноўная доля тут падае на філфак—каля 900 гадзін. Выключна нікім узроўнем дысцыпліны паранейшаму адзначаецца аддзяленне журналістыкі. Тут няма такога студэнта, які б не прапусціў за месяц 12—16 вучэбных гадзін. Прычына гэтага, вядома, не ў спецыфіцы аддзялення, а хутчэй у пастаноўцы партыйнай работы на факультэце. Партарганізацыя гэтага факультэта (былы сакратар т. Фактаровіч) у вырашэнні раду істотных ідэалагічных пытанняў аказвалася не на вышыні, плялася ў хвасце падзей, парой праяўляла палітычную блізарукасць. Як інакш трэба расцэньваць той факт, што выступленні Н. С. Хрушчова «За цесную сувязь літаратуры і мастацтва з жыццём народа» да гэтага часу на філфаку не абмеркаваны.

Вельмі вялікія прэтэнзіі трэба прад'явіць кафедрам грамадскіх навук, якіх у нас чатыры і на якіх працуе 41 выкладчык. Многія з іх выдуць вялікую выхавальную работу са студэнтамі. Аднак мы ў праве ад гэтых кафедраў чакаць большага. Уся бяда ў тым, што выкладчыкі гэтых кафедраў, рашаючы асноўныя задачы фарміравання камуністычнага светапогляду, свайго ўплыву на студэнтаў, апрача як праз лекцыі, амаль не аказваюць, бо сустракаюцца з імі толькі за кафедрай.

Наогул, далёка не ўсё выкладчыцкі склад універсітэта ўцягнут у выхавальную работу. І больш таго, не ўсе тыя, каму даручана гэтая работа, адносяцца да яе з душой і жаданнем. З 268 чалавек прафесарска-выкладчыцкага складу ўніверсітэта непасрэдна ў групах занята толькі 82, з іх камуністаў—33 чалавекі.

Не ўсе факультэцкія партарганізацыі з усёй сур'езнасцю падыходзяць да рашэння пытанняў палітыка-выхавальнай работы, не ўсе на дастатковым узроўні і з поўным разуменнем арганізуюць яе. Асобныя дэканы і сакратары партарганізацый нават лічаць, што выхавальная работа не падляжыць ніякай рэгламентацыі і кантролю.

З боку парткома прадпрымаліся сур'езныя крокі па карэннаму палепшэнню выхавальнай работы са студэнтамі. Двойчы гэтае пытанне ставілася на агульна-універсітэцкім партыйным сходзе, на сваіх паседжаннях заслухоўваліся факультэцкія партарганізацыі і асобныя кафедры. І ўсё-ж партком яшчэ мала і неаператыўна ажыццяўляе кіраўніцтва выхавальным працэсам. Недастаткова практыкуецца ва ўніверсітэце працоўнае выхаванне студэнтаў, усё яшчэ слабая сувязь з моладдзю прадпрыемстваў і калгасаў. Партком не прад'яўляе належнай патрабавальнасці да партыйных арганізацый факультэтаў і да камуністаў у паасобку з мэтай значнага палепшання якасці работы са студэнтамі.

Значнае месца ў выхавальнай рабоце належыць нашаму друку, кіраўніцтва якім з боку парткома было недастатковым. Асноўным недахопам работы насценных газет, як і шматтыражкі ўніверсітэта, з'яўляецца няўменне і нежаданне падмаць вострыя пытанні жыцця нашага калектыву. Партыйныя арганізацыі, асабліва філфака, фізмата, юрфака, і партком не напраўлялі карэспандэнцкі актыў, не падказвалі рэдакцыям на-

## З СПРАВАЗДАЧНАГА ДАКЛАДА ПАРТЫЙНАГА КАМІТЭТА

спешных пытанняў, якія трэба было падмаць у друку. Гэты недахоп далей нецярпim у рабоце як партыйных арганізацый, так і рэдкалегій насценных газет і шматтыражкі. Друк павінен стаць руларам прычыповай, здаровай крытыкі тых ненармальных з'яў, якія пераходзяць універсітэту ў яго дзейнасці.

Вялікую выхавальную сілу прадстаўляе камсамол. Трэба адзначыць, што камсамольская арганізацыя ўніверсітэта ў цэлым здарова і надзейная. Асноўная частка моладзі па-касамольска адносіцца да свайго абавязку—вучобы. У гэтым годзе нашы студэнты больш энергічна, чым летась, адклікнуліся на заклік партыі дапамагчы ўбраць ураджай на цалінных землях. Калі ў мінулым годзе на цаліну ездзілі 264 чалавекі, то сёлета—497 чалавек. Нядрэнна працавалі нашы камсамольцы і на ўборачных работах у калгасах Мінскай вобласці, асабліва студэнты геафака, хімфака і біяфака. Пераважна большасць камсамольцаў актыўна ўдзельнічае ва ўсім грамадска-палітычным жыцці краіны і ўніверсітэта.

Аднак за ўсім гэтым нельга не бачыць сур'езных недахопаў у рабоце кіруючых камсамольскіх органаў, і ў першую чаргу, камітэта камсамола. У чым іх прычыны? Прычын многа, а галоўныя з іх—гэта слабая кіраўніцтва камсамолам з боку партарганізацый і парткома; слабы склад камітэта камсамола, невялікая партыйная праслойка ў ім; забыццё камітэтам камсамола асноўнага зв'язу ў рабоце—камсамольскія групы, а адсюль—слабая сувязь і работа са сваім актывам; крайне нізкі ўзровень камсамольскай дысцыпліны. Камітэту камсамола, камсамольскім бюро факультэтаў не хапае патрабавальнасці і прыныповасці пры спарганні з тых, хто парушае камсамольскую дысцыпліну. Ні адзін парашальнік, той, хто не выконвае камсамольскіх даручэнняў, хто халатна і нават здэкліва адносіцца да іх, не быў пакараны ні ў камсамольскіх групах, ні ў камітэце камсамола так, як гэтага патрабуе Статут ВЛКСМ; не было даведзена да яго сьведомасці, што гэтым самым ён робіць злачынства перад таварышамі, перад партыяй і народам, стварыўшым яму умовы для таго, каб ён навучаўся і выхоўваўся карысным нашаму грамадству чалавекам. У нас стала традыцыяй, што звароты камсамольскіх органаў да сьведомасці значнай часткі камсамольцаў не маюць дзеяння, адсюль, як вынік—нізкае наведанне лекцый, дакладаў, сходаў, зрыў падпіскі на газеты і часопісы, няўкі на рэпетыцыі і трэніроўкі і г. д. Ці станавіліся гэтыя пытанні прадметам абмеркавання? Так, станавіліся, але пастаноўка іх была непрычыповая, нявострая, некамсамольская. Ці звярталі ўвагу на гэтыя недахопы камсамольскай работы партыйны камітэт і партарганізацыі факультэтаў? Несумненна, звярталі. Усе партыйныя арганізацыі абмяркоўвалі і рэдакцыі работы камсамольскіх бюро Партком каля пятнаціці разоў у той ці іншай сувязі заслухоўваў і абмяркоўваў пытанні камсамольскай арганізацыі. У цэлым, амаль

штомесячна партком ставіў на павестку дня гэтыя пытанні. Як-жа камітэт камсамола разглядаў дапамогу партыйнага камітэта, як ён выконваў нашы рашэнні? Адносіўся ён да гэтых рашэнняў і да гэтай дапамогі, мякка гаворачы, утрыманскі. Камітэт камсамола лічыў, што рашэнні парткома будзе выконваць сам партком.

Сакратар камітэта камсамола тав. Бабосаў часта проста фізічна не мог прадаваць, бо яму, як члену бюро райкома, гаркома, абкома і члену пленума ЦК ЛКСМБ, абавязкова трэба было наведваць паседжанні і райкома, і гаркома, і абкома, і ЦК. Не маючы часу разбірацца ў камсамольскіх пытаннях па сутнасці, тав. Бабосаў нярэдка ўходзіў у бок ад іх рашэння, займаў пазіцыю зрэвання вострых вуглоў. Натуральна, што такая пазіцыя ні да чаго добрага прывесці не магла, а толькі садзейнічала пслабленню камсамольскай дысцыпліны. Справа дайшла да таго, што на справаздачна-выбарчым камсамольскім сходзе гістфака група камсамольцаў на чале з Малініным калядзіла абструкцыю самому тав. Бабосаву, калі той напамініў дэбашырам і сімулянтам аб тым, што яны не па заслугах займаюць месцы тых, хто жадае вучыцца.

Ці вінават ва ўсім гэтым толькі камітэт камсамола? Не, вядома. Вялікая доля віны ўскладаецца і на парткома; слабы склад камітэта камсамола, невялікая партыйная праслойка ў ім; забыццё камітэтам камсамола асноўнага зв'язу ў рабоце—камсамольскія групы, а адсюль—слабая сувязь і работа са сваім актывам; крайне нізкі ўзровень камсамольскай дысцыпліны. Камітэту камсамола, камсамольскім бюро факультэтаў не хапае патрабавальнасці і прыныповасці пры спарганні з тых, хто парушае камсамольскую дысцыпліну. Ні адзін парашальнік, той, хто не выконвае камсамольскіх даручэнняў, хто халатна і нават здэкліва адносіцца да іх, не быў пакараны ні ў камсамольскіх групах, ні ў камітэце камсамола так, як гэтага патрабуе Статут ВЛКСМ; не было даведзена да яго сьведомасці, што гэтым самым ён робіць злачынства перад таварышамі, перад партыяй і народам, стварыўшым яму умовы для таго, каб ён навучаўся і выхоўваўся карысным нашаму грамадству чалавекам. У нас стала традыцыяй, што звароты камсамольскіх органаў да сьведомасці значнай часткі камсамольцаў не маюць дзеяння, адсюль, як вынік—нізкае наведанне лекцый, дакладаў, сходаў, зрыў падпіскі на газеты і часопісы, няўкі на рэпетыцыі і трэніроўкі і г. д. Ці станавіліся гэтыя пытанні прадметам абмеркавання? Так, станавіліся, але пастаноўка іх была непрычыповая, нявострая, некамсамольская. Ці звярталі ўвагу на гэтыя недахопы камсамольскай работы партыйны камітэт і партарганізацыі факультэтаў? Несумненна, звярталі. Усе партыйныя арганізацыі абмяркоўвалі і рэдакцыі работы камсамольскіх бюро Партком каля пятнаціці разоў у той ці іншай сувязі заслухоўваў і абмяркоўваў пытанні камсамольскай арганізацыі. У цэлым, амаль

складу парткома трэба будзе больш прад'яўляць патрабавальнасці і ўдзяляць увагу профсаюзным арганізацыям, асабліва выкладчыцкага складу.

Вялікае значэнне ў выхавальнай рабоце павінна іграць мастацкая самадзейнасць. У перыяд падрыхтоўкі і правядзення VI Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў гурткамі мастацкай самадзейнасці ў нас было ахоплены больш 1000 студэнтаў. За справаздачны перыяд універсітэцкімі калектывамі было арганізавана 44 выступленні. У гуртках мастацкай самадзейнасці выхавалася многа энтузіястаў сваёй справы, якія не пакідаюць свае калектывы і пасля заканчэння БДУ. Такія ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці, як тт. Рабушка, Бычэнка, Тамільчык і іншыя, ужо даўно не студэнты, а выкладчыкі. Трэба заахвочваць такіх людзей, бо для карысці справы, для павышэння прафесіянальнага майстэрства нам трэба арыентавацца на пастаянны склад, на моцны касцёк удзельнікаў, якія сваёй сціплай працай садзейнічаюць росту аўтарытэта ўніверсітэцкага калектыву ў цэлым і служыць справе выхавання моладзі.

І ўсё-ж мы не можам сёння быць задаволены работай нашых мастацкіх калектываў, бо на фоне калектываў другіх ВНУ нашы поспехі мізэрныя. Парткому трэба сур'езна цікавіцца ростам прафесіянальнага майстэрства ўсіх нашых калектываў і колькасцю іх ростам. Такі хор, як наш, маюць многія прамысловыя арцелі і многія калгасы. Мы не можам ісці ші ў якое параўнанне з мастацкімі калектывамі ВНУ Прыбалтыкі і Украіны. Мы мірымся з тым, што кіраўнік універсітэцкага хору тав. Кліменскі воль ужо пяць год запер робіць перад намі справаздачу наспех падрыхтаванымі двума-трыма песнямі. Большага ён даць і не можа, бо сумшчае, апрача нас, работу яшчэ ў некалькіх месцах. Амаль такое-ж становішча, калі не горшае, у іншых калектывах. Трэба мяняць гэтыя ўмовы, падбіраць лепшых кіраўнікоў, больш аказваць дапамогі калектывам, умацоўваць іх матэрыяльна, прад'яўляць больш патрабавальнасці да ўдзельнікаў.

З мэтай агульнага ўздыму мастацкай культуры нашай моладзі настаў час падумаць над арганізацыяй для нашых студэнтаў факультэцкіх заняткаў па музычнай грамаце. Нас да гэтага абавязвае і спецыяльная пастаноўка ЦК КПБ аб умацаванні музычнага выхавання моладзі. У гэтай сувязі трэба сказаць аб недавальняючай рабоце музычнага лекторыя, які не карыстаецца ў нас, часткова і па нашай віне, належнай папулярнасцю. У мінулым годзе лекторый наведвала 678 чалавек. Сёлета мы гэтай справай амаль не займаліся. Мяцкому трэба падумаць над уцягненнем у работу музычнага лекторыя выкладчыцкага складу.

Некалькі заўваг па выніках работы калектываў фізкультуры і спорту. Ва ўніверсітэце сталі штогод вырашчацца не толькі першаразряднікі, але і майстры. Студэнты пачынаюць пакрыху далучацца да спорту. Толькі ў гуртках і секцыях пры кафедры фізкультуры з мэтай павышэння спартыўнага майстэрства займаецца 790 чалавек. На факультэтах маюцца зборныя секцыі па стральбе, вальболу, шахматам, шаш-

кам і баскетболу, у якіх удзельнічае каля 420 чалавек. Але спорт не стаў яшчэ масавым, нашы дасягненні ўсё яшчэ нізкія, ніжэй нашых магчымасцей і прад'яўляемых патрабаванняў.

За апошні час некаторае палепшэнне ў рабоце намічалася ў камітэце ДТСААФ. Камітэт сумеў ажыццявіць рад важных мерапрыемстваў—спарторніцтва, мотапрабегі; арганізавана 22 абаронна-масавых гурткі, у якіх займаецца 380 чалавек. Безумоўна, гэта далёка недастаткова для арганізацыі, у якой налічваецца 1520 членаў.

Партыйны камітэт удзяляў многа ўвагі рабоце ДТСААФ, аказваючы практычную дапамогу ў пераадоленні тых цяжкасцей, з якімі сутыкаўся калектыв актывістаў гэтай арганізацыі. Аднак у справе партыйнага кіраўніцтва абаронна-масавай работай, асабліва на біяфаку і філфаку, дапушчана многа недахопаў.

Таварыства Чырвонага Крыжа, нягледзячы на намаганні парткома, пакуль што працуе дрэнна. Старшыня таварыства тав. Жоравы ў сваёй рабоце не паслядоўна і недастаткова настойліва. Партком слаба патрабаваў ад камуніста Жоравы больш сур'езных адносін да партыйнага даручэння. Гэта трэба мець на ўвазе новаму складу парткома.

У галіне гаспадарчай работы. Універсітэт тут пакуль што адстае ад раду ВНУ Мінска, якія знаходзяцца ў аналагічных умовах. Вялікая віна парткома састаіць у тым, што ён на працягу многіх год мірыўся з бяздзейнасцю былога прарэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце тав. Бярэзіна, усё чакаў ад яго жаданых зрухаў, якіх так і не паследавала.

Поспехам трэба лічыць тое, што нам удалося абмяняць корпус юрфака, што дало нам прырашчэнне вучэбнай плошчы на 12 тысяч кубаметраў.

Партком і рэктар накіроўвалі свае намаганні на справу расшырэння вучэбнай і жылой плошчы за кошт новага будаўніцтва. Усім вядома, што нядаўна здан у эксплуатацыю новы дом для супрацоўнікаў універсітэта. Нас радуе таксама і тое, што Міністэрства вышэйшай адукацыі абяцае сродкі на будаўніцтва галоўнага корпуса на 70 тысяч кубаметраў, студэнцкага інтэрната на 800 месца, а ў другую чаргу—жылога дома і сталовай.

Партком не праходзіў міма і такога важнага пытання, як арганізацыя быту і харчавання студэнтаў. Двойчы заслухоўвалася справаздача прарэктара аб стане і мерах палепшання бытавых умоў студэнтаў. Неаднойчы заслухоўваўся загадчык студэнцкай сталовай тав. Багдановіч. Гэта, вядома, не азначае, што ў рабоце сталовай і ў пастаноўцы быту няма недахопаў.

Абавязак партыйнай арганізацыі, яе членаў заключаецца ў тым, каб шляхам аб'ектыўнай ацэнкі прычын, якія параджаюць усякага роду ненармальных з'яў ў нашым жыцці, зброяй крытыкі прыцягнуць увагу ўсёй грамадскасці ўніверсітэта, рэктарата і парткома на неабходнасць ліквідацыі ўсяго старога, бюракратычнага, што пераходзіць нашаму развіццю, руху ўперад.

НА СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫМ СХОДЗЕ

## АБ ЧЫМ ГАВАРЫЛІ КОМУНІСТЫ

Больш самакрытыкі,  
настойлівасці

(3 выступлення камуніста тав. Абецдарскага)

У справаздачным дакладзе сакратара парткома тав. Старавойтава не дадзены аналіз дзейнасці парткома па кіраўніцтву вучэбнай, навуковай і выхаваўчай работай ва ўніверсітэце. Выклікае здзіўленне і сам тон даклада, у якім раней часу гаворыцца аб поспехах і дасягненнях у матэрыяльным абсталяванні ўніверсітэта, вылісціца неаб'ектыўная ацэнка дзейнасці членаў парткома за год і г. д.

Партком не праявіў настойлівасці ў вырашэнні раду пытанняў, якія звязаны з падрыхтоўкай да святкавання саракагоддзя Вялі-

кага Кастрычніка. Так, напрыклад, засталася невыкананым рашэнне партыйнага сходу аб усталяванні ва ўніверсітэце мемарыяльнай дошкі з імёнамі работнікаў, загінуўшых у баях супроць гітлераўскіх захопнікаў.

Падтрымліваю выступленне камуніста Сікорскага і прапаную неадкладна пачаць падрыхтоўку да святкавання знамянальнай даты ў жыцці нашай рэспублікі—саракагоддзя БССР.

Трэба таксама адзначыць, што наспела неабходнасць стварэння ва ўніверсітэце кафедры гісторыі БССР

Комсамолу патрэбна  
дапамога

(3 выступлення камуніста тав. Бабосава)

Крытыка ў адрас камітэта комсамолу справядлівая. На самай справе сувязь камітэта з групавымі і курсавымі арганізацыямі слабая. Нярэдка яны прадастаўлены самім сабе. Ці не адсюль вынікаюць шматлікія факты парушэння комсамольскай дысцыпліны, амаральныя ўчынкі, непрынцыповыя, не-комсамольскія адносіны раду групавых арганізацый да парушальнікаў вучэбнай дысцыпліны і норм паводзінаў.

Многія недахопы нашай работы тлумачацца слабасцю партыйнага кіраўніцтва комсамолам. Вельмі многа (15 разоў!) на паседжаннях парткома заслухоўваліся справаздачы камітэта комсамолу па розных пытаннях. Заўсёды прымаўся адпаведныя рашэнні. Але я не памятаю ніводнага разу, калі-б хоча адзін член парткома падышоў і запытаў у комса-

мольцаў, як выконваюцца рашэнні, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца актывісты ў сваёй рабоце, як думаць выпраўляць недахопы. Члены парткома амаль не бываюць на пасяджэннях камітэта комсамолу, сходах і нарадах комсамольскага актыву. Нават арганізацыйныя паседжанні праводзіліся без прадстаўніка партыйнага камітэта. Такія-ж узаемаадносіны ўстанавіліся на радзе факультэтаў паміж партбюро і комсамольскім бюро.

Камітэт комсамолу пачаў ажыццяўляць мерапрыемствы па перабудове ўнутрысаюзнай работы, асноўную ўвагу звяртаючы на наікрэтную дапамогу пярвічным арганізацыям, на вучобу комсамольскага актыву. Для паляпшэння комсамольскай работы нам патрэбна дзелавог, канкрэтнае кіраўніцтва з боку парткома.

## Не забываць завочнікаў

(3 выступлення камуніста тав. Рудзіцкага)

Вось ужо месяц, як мы пераехалі ў новы вучэбны корпус. А якія ўмовы створаны там для нармальнай працы і вучобы? Амаль ніякіх. Агульны беспарадак у корпусе. На аўдыторных няма нумароў, таму выкладчыку даводзіцца губляць па дзве-тры минуты, каб адшукаць адпаведны пакой. Упакаванымі ў шафах ляжаць бібліятэчныя кнігі. А калі бібліятэка юрфака будзе адкрыта, нікому невядома. Студэнты-выпускнікі вымушаны працаваць над дыпломнымі працамі дзе прыдзецца: у бібліятэцы імя Леніна, у іншых бібліятэках

і чытальных залах горада, толькі не на факультэце. Партыйны камітэт нічога не зрабіў, каб выправіць гэтак становішча.

Неабходна зрабіць і такі папрок партыйнаму камітэту і асабіста тав. Старавойтаву. У нас аб'явава адносіцца да завочнага факультэта. Аб гэтым вялікім атрадзе нашага студэнцтва—завочнікаў у дакладзе не сказана ні слова. Мы павінны прадумаць новыя формы работы са студэнтамі-завочнікамі, старанна кантраляваць іх работу і карпатліва дапамагаць ім.

## Клапаціцца аб друкарні

(3 выступлення камуніста тав. Кофмана)

За апошні час камуністы друкарні дабіліся прыкметных зрухаў у сваёй рабоце. Узняўся ўзровень палітыка-выхаваўчай работы, маюцца поспехі ў вытворчай дзейнасці ўсяго калектыву. Гэтыя поспехі маглі быць значна вышэй, калі-б у работу здаваліся больш падрыхтаваныя рукапісы. У набор часта здаюцца неапрацаваныя матэрыялы, якія падвяргаюцца шматразовым выпраўленням. Гэта вядзе да страты каштоўнага часу, неапраўданым затратам матэрыяльных сродкаў.

Аб'ём друкаванай прадукцыі ўніверсітэта расце з квартала ў квартал. Усё

цяжэй становіцца спраўляцца з гэтай работай з-за цеснаты і недобраўпарадкавання. Тым не менш, да цяпершняга часу кіраўніцтвам ўніверсітэта не прадпрынята належных мер па паляпшэнні ўмоў працы друкарні.

Партком ўніверсітэта павінен больш клапаціцца аб нашых патрэбах. Нельга апраўдаць такое становішча, калі да саракагоддзя Кастрычніка ні адзін з удзельнікаў соцсаборніцтва друкарні не быў прэміраваны, хаця калектыву сістэматычна перавыконвае план і прыносіць ўніверсітэту значныя грашовыя прыбыткі.

## Газета засталася без увагі

(3 выступлення камуніста тав. Волка)

У справаздачным дакладзе вельмі скупа было сказана аб друку. Гэта не выпадкова. Партком не займаўся гэтай справай.

Газета «Беларускі ўніверсітэт» прыкладна 10 разоў выступала з крытыкай работы асобных выкладчыкаў, кафедраў і інш. Якія былі прыняты меры? Ні адно крытычнае выступленне не было разгледжана на парткоме. Мы выступалі аб рабоце кафедры англійскай мовы. Што там змянілася пасля гэтага? Выступалі аб выкладчыку Акіньцу. Але меры не прыняты. Калі ў парткоме да выступленняў газеты не будуць прыслухоўвацца, газета застаецца без актыву. Мы не ладзім партыйную работу пры такіх адносінах да

крытыкі. Тав. Старавойтаў і члены парткома не пісалі, не давалі матэрыялаў у газету. І члены камітэта комсамолу, т. Бабосаў таксама не пішучы, не падмаюць вострых пытанняў.

Чым растлумачыць той факт, што за выданне газеты ўніверсітэт павінен друкарні імя Сталіна каля 16 тыс. рублёў? Толькі аб'якавымі адносінамі да газеты з боку грамадскіх арганізацый ўніверсітэта. Хутка «Беларускі ўніверсітэт» будзе выходзіць без фотаздымкаў. Чаму? А таму, што з-за вялікай запасычанасці друкарня імя Сталіна адмаўляецца прымаць заказы нашай рэдакцыі на клішэ. Хіба гэта парадок?

## НАМ ПІШУЦЬ

## КАЛІ-Б УСЕ БЫЛІ ТАКІМІ

З любоўю адносіцца да авалодвання прафесіяй матэматыка студэнт другога курса фізіка-матэматычнага факультэта Генадзь Драбушэвіч.

Генадзь заўсёды ўважліва слухае лекцыі, сістэматычна наведвае іх і умела ўжывае тэорыю пры рашэнні задач.

— Акрамя практычных заняткаў,—гаворыць Драбушэвіч,—я выкарыстоўваю любы свабодны час для рашэння задач па пройдзеных тэмах.

На практычных занятках Генадзь Драбушэвіч самы актыўны ўдзельнік калектывных рашэнняў задач.

Г. Драбушэвіч добры грамадскі работнік. Ужо другі год запар ён—прафорг групы. Як важак профсаюзнай арганізацыі, Драбушэвіч накіроўвае ўсю ўвагу студэнтаў на добрую і выдатную вучобу.

Генадзь Драбушэвіч—чуйлы і спагадлівы таварыш, прыкладна комсамалец, карыстаецца аўтарытэтам і павагай сярод студэнтаў.

В. КАВАЛЬКОЎ.

АБ „ЧУТКАСЦІ“ НЕКАТАРЫХ  
НАШЫХ ТАВАРЫШОЎ

Ва ўніверсітэце я працую ўжо пяты год. Здарылася так, што я цяжка захварэла. Яшчэ на рабоце я адчула сябе вельмі дрэнна. Пайшла да майго непасрэднага начальніка—загадчыцы канцэлярыі З. І. Красуцкай з просьбай адпусціць мяне ў амбулаторыю. У адказ З. І. Красуцкая злосна кінула:

— Калі прынясеце даведку, што вы сапраўды былі ў урача, то можаце ісці.

Праз некалькі дзён я канчаткова злелла.

Шмат каму з работнікаў ўніверсітэта, і ў тым ліку З. І. Красуцкай, добра вядома, што я жыўву зусім адна, але, тым не менш, ніхто не паішкавіўся мной. Пабочныя людзі аказаліся больш чуткімі: яны выклікалі машыну «хуткай дапамогі» і адправілі мяне ў бальніцу. Была я ў небяспечным становішчы (сыпны тыф у цяжкай форме), але за 20 дзён, якія я праляжала ў бальніцы, ніхто з адміністрацыі, ні з профарганізацыі, нават наш

страхдэлегат Е. С. Доўнар, не ўспомніў аб сваім супрацоўніку.

Вылісаўшыся дамоў, я напрасіла сваю знаёмую атрымаць па даверанасці зарплату, якая мне прылічвалася. Грошай ёй не выдалі:

— Няхай прыдзе сама,—быў адказ.

Калі я крыху акрыяла, то напрасіла З. І. Красуцкую даць мне чарговы адпачынак.

— Не магу! У машынным бюро многа работы. І, акрамя таго, у адпачынак павінен ісці другі чалавек. Вы і так сваёй хваробай паламалі наш графік,—навалілася Красуцкая.

Я ізноў легла і хварэла каля двух месяцаў.

— Вы ў мяне праўце,— часта прыходзілася мне чуць ад З. І. Красуцкай.

А ці з'яўляецца яна сапраўды добрым, няхай маленькім, кіраўніком, чуйным таварышам, якімі павінны быць усе нашы людзі і асабліва кіраўнікі? Н. ХІТРЫНА, супрацоўніца машынага бюро.

„ЧЕПУХА С БАНТИКАМИ“  
ці што-небудзь іншае?

«...Художнікі древніх лет надавалі значенне большому облику лица. Вот архидьякон Лаврентий (паказвае студэнтам ілюстрацыю карціны). Его голова. Лицо без детализации, но вы представляете его облик выразительно. Вот бородака... господствующего класса. Решение плоскостное, стилизованное. Это очень покоряет. Вот, например, приезжают к нам иностранцы. Они покоряются древним искусством. А оно написано или на яйце, темперой, или другим технологическим процессом.

...А вот этот портрет. Посмотрите на него. Ведь это простой русский человек, славянин, хотя он мученик и т. д. Художники древних лет часто так поступали. Брели, скажем, архимандрита, или ещё там кого, и решили его как святого, словом, как образ простого народа.

...А вот зверь какой-то: не то осёл, не то ещё чудиче какое. Им украшались книги.

...Прекрасны в Новгоро-

## ВЕЧАР МАСТАЦКАГА ЧЫТАННЯ

Ва ўніверсітэце адбыўся вечар мастацкага чытання. З чытаннем твораў К. Чорнага, Я. Купалы, Я. Коласа, А. Звонака, П. Панчанкі, М. Лужаніна і А. Твардоў-

де стены. Есть там орнаментальные, как вот здесь на картинке. Но эта разрушена. Таких орнаментальных стен вы нигде не найдёте. Хотя их можно видеть во всех странах—Англии, Италии, Франции и т. д. А это значит, что русский народ участвовал в выработке своей национальной культуры».

У кожнага чытача ўзнікне пытанне: што гэта такое? Аўтарытэтная запэўняе, што гэтыя цытаты не з'яўляюцца ўрыўкамі з эстраднага канферансу, з гумарам і сатырай нічога агульнага не маюць. Не думайце таксама, што гэта адказ якога-небудзь небаракі-студэнта на экзаменах. Гэта ўсяго толькі ўрыўкі з курса лекцый па гісторыі мастацтва, якія чытае Н. В. Тарасікаў для журналістаў.

Аб такіх «перлах» педагогічнай красамоўнасці яшчэ Марк Твэн гаворыў: «Чепуха с бантиками». А што скажа на гэтаму повадэ дэкан філфака прафесар Ларчанка?

А. ХЛЕБЦОЎ.

скага выступіў майстар мастацкага чытання Аляксей Слесарэнка.

На вечары прысутнічала шмат студэнтаў. В. КАПЦІЛОВІЧ.

## Многае залежыць ад нас

(3 выступлення рэктара ўніверсітэта камуніста тав. Сеўчанкі)

Вялікім тормазам у нашай рабоце з'яўляецца дрэнная матэрыяльная база. Але мы з дапамогай ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР прымаем меры, каб змяніць гэтак становішча.

Аднак нашы поспехі залежаць не толькі ад матэрыяльнай базы, але і ад нас саміх.

Выхаваўчая работа ў нас вядзецца дрэнна. Усё яшчэ маюцца выпадкі амаральных паводзін асобных студэнтаў: п'янкі, крадзяжы ў інтэрнатах, варварскія адносіны да дзяржаўнай маёмасці. У гэтым наша з вамі віна, таварышы выкладчыкі. Мы недастаткова выходзім сацыялістычны дух у нашых студэнтаў. У гэтым напрамку дрэнна працуе і наша комсамольская арганізацыя.

Не развіта ў нас паспраўднаму крытыка недахопаў вучэбнай і выхаваўчай работы. Мы павінны займацца не засядацельскай мітуснёй, а дабівацца росквіту творчых ларыванняў, пастаянна павышаць сваю дзелавую кваліфікацыю. Змагацца за высокі ўзровень падрыхтоўкі нашых выпускнікоў, больш увагі ўдзяляць выхаваўчай рабоце, больш пісаць сапраўды навуковых прац, якія маюць практычную каштоўнасць,—вось нашы асноўныя задачы.

Гэту работу мы павінны весці ў атмасферы ўзаемадапамогі і таварыскай крытыкі і самакрытыкі, у атмасферы камуністычнай прыцыповасці і дзелавітасці.

## Два буйныя парокі

(3 выступлення камуніста тав. Сікорскага)

Мне здаецца, што ў рабоце парткома маюцца два буйныя парокі: ён доўга засядае і не даводзіць справу да канца.

Двойчы абмяркоўвалася пытанне аб нашай газеце «Беларускі ўніверсітэт», былі прыняты рашэнні, але меры па іх выкананню прадпрыняты не былі. Аб якасці кіраўніцтва парткома гаворыць і тое, як ішла падрыхтоўка да саракагоддзя Вялікага Кастрычніка. Як вядома, па гэтаму пытанню было праведзена шмат паседжанняў, але ні адно з намечаных мерапрыемстваў не ажыццёўлена. Кіраў-

ніцтва газетай з боку парткома, па сутнасці, абмяжоўвалася перабранкай паміж тт. Старавойтавым і Волкам. Парткому трэба больш канкрэтна вырашаць пытанні і рашуча патрабаваць ад камуністаў іх выканання.

Мы стаім на парозе знамянальнай даты ў жыцці нашай рэспублікі—40-годдзя БССР. Я прапаную, каб новы склад парткома зараз-жа пачаў распрацоўку канкрэтных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да гэтага свята і прадпрыняў усе меры па няўхільнаму іх выкананню.

Самадзейнасць—не  
„іншароднае цела“

(3 выступлення камуніста тав. Герасіменкі)

Недахопы ў рабоце калектываў мастацкай самадзейнасці ўніверсітэта справядліва крытыкаваліся ў справаздачным дакладзе. Неабходна сказаць аб прычынах гэтых недахопаў.

Некаторыя калектывы не маюць нават месца для работы. Так, танцоры з кожнай чарговай рэпетыцыяй мяняюць аўдыторыю, бо пастаяннага памяшкання адміністрацыйная частка не дае.

Але і тыя, што маюць месца для работы, не могуць нармальна працаваць з-за недастатковай матэрыяльнай базы. Няма беларускіх нацыянальных касцюмаў для танцораў, не хапае асобных інструментаў для духавога аркестра, для інструментальнага квартэта і г. д. Сродкі-ж, вызначаемыя ўніверсітэту на культурна-масавую работу, на мой погляд, не заўсёды расходуюцца мэтазгодна. Так, з гэтых сродкаў

мы за год плацім за арэнду басейна для заняткаў секцыі плавання больш 25 тыс. рублёў. Вынікі-ж работы секцыі паказваюць, што такі расход сродкаў на адну гэтую секцыю не апраўдан.

Больш таго, тыя касцюмы самадзейнасці, якія ёсць, захоўваюцца ў нас вельмі дрэнна, бо ў памяшканні, якое адведзена для іх захавання, пастаянная сырасць, на падлозе вада. А гаспадарчая частка ўніверсітэта ніяк не знойдзе часу зрабіць рамонт.

Усе гэтыя недахопы ў значнай ступені тлумачацца адсутнасцю належнага кіраўніцтва самадзейнасцю з боку парткома. Тав. Меркурышэў, якому было даручана займацца гэтай работай, не займаўся ёю, ды і не мог займацца, бо ён не любіць самадзейнасці і лічыць, што самадзейнасць—гэта чужое іншароднае цела.

## ХІ комсамольская канферэнцыя БДУ

Адбылася ХІ комсамольская канферэнцыя. Справаздачны даклад зрабіў сакратар камітэта комсамола Я. Бабосаў. У спрэчках выступілі 18 дэлегатаў.

Дэлегаты глыбока прааналізавалі дзейнасць комсамольскай арганізацыі, паказалі, чым сустрэла саракагоддзе Вялікага Кастрычніка студэнцкая моладзь, намечылі канкрэтныя меры па далейшаму паліпшэнню вучэбнай і ідэйна-выхаваўчай работы.

Канферэнцыя адзначыла, што большасць комсамольцаў універсітэта сур'ёзна адносіцца да вучобы, старанна вывучае творы Маркса, Энгельса, Леніна, умее звязваць пытанні тэорыі з сучаснасцю. Значна павялічылася колькасць студэнтаў, якія займаюцца навуковай працай у гуртках.

Праішоўшы ў гэтым годзе універсітэцкі фестываль выклікаў ажыўленне культурна-масавай і спартыўнай работы.

Самааддана працавалі комсамольцы універсітэта на ўборцы цаліннага ўраджаю і ў калгасах Мінскай вобласці.

Разам з тым дэлегаты ўказалі на рад сур'ёзных недахопаў у дзейнасці камітэта ЛКСМБ і факультэцкіх бюро. Мала ўдзялялася ўвагі вучобе комсамольскага актыву. Члены камітэта рэдка бывалі на факультэтах, слаба ўнікалі ў работу ком-

самольскіх бюро, не нала-дзілі абмен вопытам работы.

Было і так, што комсамольскія актывісты замест таго, каб накіроўваць намаганні студэнтаў на ліквідацыю недахопаў, паддавалі вухаючым і ўздыхаючым з прычыны гэтых недахопаў.

Патрэбна дапамагаць моладзі за асобнымі часавымі цяжкасцямі бачыць рамантыку сучаснасці, героіку сённяшняга дня.

Наўрад-ці можна лічыць правільным, калі комсамольскія арганізацыі толькі ўгаварваюць і пераконваюць нядбалых студэнтаў на працягу некалькіх год. Патрэбна быць прынцыповымі і жорсткімі да разгільдзяў, лодыраў, не жадаючых вучыцца.

Патрэбна карэннае паліпшэнне ідэйна-выхаваўчай работы ў комсамольскіх арганізацыях. Аб яе нізкім узроўні сведчаць усё яшчэ сустракаючыся ў асяроддзі студэнтаў амаральныя ўчынкі. Патрэбна дабіцца таго, каб кожны комсамолец не толькі глыбока вывучаў грамадскія навукі, добра разбіраўся ў палітыцы партыі і ўрада, але і сваімі паводзінамі паказваў прыклад высокай камуністычнай ідэйнасці. Асабліва важна выходзіць моладзь на канкрэтных справах жыцця.

Прагучэўшая на канферэнцыі вострая і прынцыповая крытыка недахопаў, абранне ў новы склад камітэта ЛКСМБ найбольш дастойных давольчых узровень комсамольскай работы, зрабіць яе жывой і дзейнай.

## ХУТКА СЕСІЯ!

Паўтара месяца засталася да пачатку залікаў і экзаменаў.

Аднак у нас ёсць студэнты, якія яшчэ не ліквідавалі запазычанасці за мінулую сесію. Больш 150 чалавек атрымалі нездавальняючы адзнакі на экзаменах летам. На жаль, многія з іх не спяшаюцца з ліквідацыяй «хвастаў».

Адной з асноўных прычын, выклікаючых адставанне некаторых студэнтаў, з'яўляюцца пропускі лекцый. І трэба толькі здзіўляцца таму, што студэнты ІІІ курса гістарычнага факультэта Тамара Барысевіч і Рэм Лукашэвіч, як і некаторыя іншыя студэнты універсітэта, маючы «хвасты», працягваюць з ха-

ладком адносіцца да наведвання заняткаў. Няўжо яны не разумеюць, як шкодзіць гэта вучобе?

Нельга не зрабіць дакору і студэнтам, да гэтага часу не здаўшым экзаменаў, якія былі ім адтэрмінованы ў сувязі з паздэкай на VI Сусветным фестывалі моладзі і студэнтаў. Пасля фестывалю прайшло многа часу, і даўно была магчымасць ліквідаваць сваю запазычанасць.

Далей цягнуць са здачай экзаменаў за мінулую сесію немагчыма, бо з кожным днём павялічваецца вучэбная нагрузка, з кожным днём набліжаецца новая сесія, да якой трэба ўпарта рыхтавацца.

О. СЦЕПАНЕНКА.

## Глядзі ў КОРАНЬ

Калі-б Козьме Пруткову давалося быць на апошняй комсамольскай канферэнцыі універсітэта, ён, напэўна, зрабіў-бы наступныя заўвагі, якія былі-б карыснымі для ўсіх студэнтаў:

1. Веды, атрыманыя за ноч да экзаменаў, кароткі, як універсітэцкая коўдра: нацянеш яе к галаве—агалляцца ногі.

2. Калі ў цябе запытаюць, што карысна—канспект ці кніга—адкажы: кніга, таму што ў кнізе ёсць тое, чаго не хапае ў канспекце; але, з другога боку, канспект лепей тым, што ў ім ёсць тое, што ведае выкладчык, і, та-



кім чынам, што запытаюць у цябе на сесіі.

3. Калі на клетцы слана прачытаеш надпіс «буйвал», не вер вачам сваім. Калі табе скажуць, што ў новым корпусе універсітэта гардэроба хапае на ўсіх, не вер вушам сваім.

## ДЭЛЕГАТЫ ПРАПАНОУЮЦЬ: Выхоўваць сапраўдных людзей

...У апошні час камітэт комсамола, комсамольская арганізацыя універсітэта працавалі значна горш. Знікла жывая сувязь са студэнтамі, адсутнічае палітыка-выхаваўчая работа. Вось чаму ў студэнцкім калектыве нярэдка сустракаюцца індывідуалісты, людзі, якія нагарджаюць фізічнай працай, не прымаюць ніякага ўдзелу ў грамадскім жыцці сваёй ВНУ. Гэта людзі з вузкім колам інтарэсаў. Такой аказалася і выпускніца філалагічнага факультэта Ларышкава. Пасля заканчэння універсітэта яна перастала працаваць над сабой, нічога новага з творчай савецкай літаратуры не чытала, нават не ведае, калі і ў якіх умовах быў створан комсамол. Ці адвавае сама Ларышкава той характарыстыцы, якую ёй даў камітэт комсамола? Не, зусім не! Чаму так здарылася? А таму, што камітэт комсамола мала цікавіцца жыццём студэнтаў на курсах, не ведае становішча на факультэтах. Вось чаму вырастаюць у нас ларышкавы, беларучкі, людзі з амаральнымі паводзінамі. Вакол такіх людзей у комсамольскай арганізацыі не створана абстаноўка неўзятымасці. Патрэбна рыхтаваць не толькі кваліфікаванага спецыяліста, але і чалавека высокай маралі.

(3 выступлення тав. КАРАБЕЛЬНІКАВА—загадчыка студэнцкім аддзелам ЦК ЛКСМБ)

## Эканоміць час студэнта

...У нас яшчэ вельмі часта здараецца так, што адзін і той-жа матэрыял чытаюць на некалькіх курсах. Можна было-б пазбегнуць дубліравання і за лік гэтага на кожнай лекцыі эканоміць 10 мінут, а перапынкі рабіць на пяць мінут. Тады-б студэнт знаходзіўся на занятках не 6 гадзін, а толькі 5. Многія дысцыпліны можна перавесці на факультатыўнае наведванне.

(3 выступлення Ю. ХАДЫКІ—студэнта фізмата)

## Дапамагаць першакурснікам

...Практыка паказала, што значная частка неспяваючых студэнтаў прыходзіцца на першыя і другія курсы. На мой погляд, гэта тлумачыцца тым, што ўчарашняму школьніку або рабочаму з вытворчасці цяжка прыставацца да новых умоў вучобы ва універсітэце. А комсамольская арганізацыя вельмі мала ўдзяляе ўвагі самастойнай рабоце першакурснікаў, часта зусім выпускае іх з поля зроку. Студэнтам малодзых курсаў, як нікому больш, патрэбна дапамога. Іх неабходна навучыць працаваць самастойна, карыстацца кнігай, канспектам.

Адным з нашых недахопаў з'яўляецца тое, што ў нас яшчэ вельмі мала або зусім не праводзіцца сустрэчы першакурснікаў са студэнтамі старэйшых курсаў. Такія сустрэчы маглі-б прынесці нямалую карысць.

(3 выступлення Э. ТАЧЫЦКАГА—студэнта фізмата)

## Стварыць умовы для ўсебаковай вучобы

...Для журналіста вельмі важна ўмець фатаграфаванне і друкаваць на машынкы. Але студэнты аддзялення журналістыкі не маюць магчымасці навучыцца гэтаму. У нас не хапае машынак, да гэтага часу няма свайго фоталабараторыі. Стварыць яе нам абцялі ўжо даўно, але справа далей слоў пакуль што не ідзе.

(3 выступлення Г. НУЖКОВАЙ—студэнткі аддзялення журналістыкі.)

## Арганізаваць літаб'еднанне

...У нашым універсітэце, асабліва сярод студэнтаў філалагічнага факультэта, ёсць значны літаратурны сілы. Многія студэнты з'яўляюцца членамі літаб'еднанняў пры газетах «Чырвоная змена» і «Знамя юности». Было-б мэтазгодна стварыць літаратурнае аб'яднанне і ў нас, ва універсітэце. Тады лягчэй будзе выдаць і літаратурны альманах, аб якім ужо так многа гаварылі раней.

(3 выступлення Б. САЧАНКІ—студэнта філфака)

## Дзе шукаць той дзень, якога не хапае перад экзаменамі?

...Большасць нашых студэнтаў не ўмее з поўнай нагруквай працаваць самастойна. Таму нельга яшчэ прадстаўляць студэнту самастойны графік. Многія, прыходзячы на экзамен, гавораць, што калі-б яшчэ падрыхтавацца дзень-другі, можна было-б яго здаць на выдатна. Няўжо-ж гэты дзень студэнт не можа знайсці ў навукальным годзе?

Патрэбна больш часта і жорстка кантраляваць сябе.

(3 выступлення А. КІРСАНОВА—заг. спецафедрай)

4. Ва ўсіх частках зямнога шара маюцца свае, нават часам вельмі цікавыя, іншыя часткі. Напрыклад, у інтэрнаце «А» на вуліцы Бабруйскай — пакой № 28, які смела ўпадобно скрыні са смеццем.

5. Гледзячы на свет нельга не здзіўляцца! Так, у інтэрнаце на вуліцы Свярдло-

ва, баючыся злодзеяў, закрылі ўваход з вуліцы і адчынілі чорны ход з двара.

6. У чалавека для таго пастаўлена галава ўверсе, каб ён не хадзіў уверх нагамі. Калі-ж галавы няма (як гэта здарылася з А. Роніс і Л. Радзіёнавай у дні свята ў інтэрнаце), чалавек ходзіць уверх нагамі.

## УПЕРАДЗЕ МНОГА РАБОТЫ

(3 даклада сакратара камітэта комсамола Я. Бабосава).

Нашы асноўныя пытанні—пытанні вучобы і дысцыпліны—стаялі ў цэнтры ўвагі комсамольскай арганізацыі універсітэта.

Вынікі зміннай і вяснянай экзаменацыйных сесій паказалі, што веды студэнтаў сталі больш трывалымі і глыбокімі ў параўнанні з пярэднімі гадамі. З 2407 студэнтаў, трымаўшых экзамены вясной, 258 здалі ўсе прадметы на «выдатна», 1309 — на «добра» і «выдатна». Мы па праву ганарымся такімі выдатнікамі вучобы, як Мацкевіч, Аршоў, Спірыдзёнак (філфак), Рубанаў, Немецман (фізмат), Кавалеўская (хімфак), Храбры (гістфак), Серафімовіч (юрфак), Ільіна (біяфак). Яны сумяшчаюць выдатную вучобу з актыўным удзелам у грамадскай рабоце. Экзамены паказалі, што ёсць яшчэ ў нас студэнты, якія бестурботна адносяцца да заняткаў ва універсітэце. Гэта — Кучар, Маркоўка, Стасенка, Кляцян, Антонаў, Перавэрзева, Даніленкава, Суворова, Радзіёнава і др.

Там, дзе дрэнна пастаўлена палітыка-выхаваўчая работа, абыхавы і адносіны да вучобы. Гэта становіцца мела месца на ІІ курсе гістфака (комсорг Галенчанка) і на ІІ курсе аддзялення рускай мовы і літаратуры (комсорг Заяц). На гэтых курсах 12 студэнтаў атрымалі незадавальняючы адзнакі.

Сярод адстаючых значную колькасць састаўляюць асобы, закончыўшы сярэднія школы нават з медалямі. Да іх адносяцца Казачок, Філітовіч (гістфак), Лепешэва (філфак), Карповіч і Карасік (геафак).

Ва універсітэт прыйшло многа моладзі з вытворчасці. Яна мае, як правіла, слабую вучэбную падрыхтоўку, чым учарашня школьнікі. Патрэбна сумеснымі намаганнямі грамадскіх арганізацый дапамагчы такім студэнтам хутчэй увайсці ў нармальны рытм вучэбнага года.

У 55 навуковых гуртках займацца трэцяя частка студэнтаў універсітэта. У гэтым годзе завязалася перапіска са студэнцкім навуковым таварыствам Карлава універсітэта горада Прагі. Студэнты біяфака выслалі ім у парадку абмена 8 сваіх даследчых прац. 135 работ было прадстаўлена на агульнааграмадскі агляд, з іх 52 аднесены да першай катэгорыі.

Камітэт комсамола лічыць, што ў гэтым годзе

мэтазгодна ўстанавіць членства СНТ, прадставіўшы больш праў саветам СНТ. Значна садзейнічала-б пад'ёму навукова-даследчай работы сярод студэнтаў вываленне членаў СНТ, якія сумяшчаюць актыўную работу ў гуртках з выдатнай вучобай, ад абавязковага наведвання некаторых лекцый, прадстаўленне ім магчымасці займацца па індывідуальнаму плану.

Патрэбна адзначыць, што ва універсітэце вельмі мала праводзіцца лекцый аб міжнародным становішчы.

Часта у нас здараюцца выпадкі амаральных учынкаў, п'янак, хуліганскіх выпадкаў з боку нашых студэнтаў—Маханька, Дубінскага, Маргалік, Цыбулькі, Вязевіча, Безбарда, Станюты, Лепесіна. Камітэт комсамола лічыць неабходным стварыць у інтэрнатах па Бабруйскай вуліцы комсамольскі патруль, які-б змог падтрымліваць там неабходны парадок.

Ва універсітэце значна актывізавалася культурна-масавая работа. Быў праведзены агульнауніверсітэцкі фестываль. На VI Сусветным фестывалі наш хор выступаў з канцэртамі, матэрыялы прынялі ўдзел у мотапрабегу па маршруту Мінск—Масква—Мінск, пры свечаным фестывалю.

Ніжэй сваіх магчымасцей працуе комсамольскі калектыў нашай шматтыгражнай газеты «Беларускі універсітэт». Мала ў ёй друкуецца вострых, хваляючых матэрыялаў, рэдка сустракаюцца на яе старонках фельетоны. Карысна было-б у бліжэйшы час арганізаваць канферэнцыю чытачоў газеты «Беларускі універсітэт». Абавязак комсамольцаў універсітэта — дапамагчы ў рабоце газеты, узмацніць яе аўтарскі актыву.

Сумесна з спартыўным клубам быў праведзены агляд-конкурс на лепшую настановку фізкультурнай работы на факультэтах. Першае месца заняў географічны факультэт.

Была праведзена пятая круглагадавая спартакіада па 12 відах спорту, у якой прынялі ўдзел 1046 студэнтаў. Палепшана 47 рэкордаў універсітэта па розных відах спорту.

Можна выразіць упэўненасць у тым, што новы склад камітэта зробіць усё магчымае для далейшага павышэння ўзроўню комсамольскай работы ў нашым універсітэце.

## Новы склад камітэта комсамола

Адбылося арганізацыйнае пасяджэнне новага складу камітэта комсамола, выбранага на ХІ агульнауніверсітэцкай комсамольскай канферэнцыі. Складаецца ён з 27 членаў, з іх ліку 9 чалавек выбраны ў бюро.

Сакратаром камітэта комсамола універсітэта выбран Я. БАБОСАЎ.

Паміж астатнімі членамі бюро абавязкі раз-меркаваны наступным чынам:

Б. БЯСЧАСНАЎ—намеснік сакратара па арганізацыйнай рабоце. Э. ПАМЕНСКАЯ—намеснік сакратара па палітыка-выхаваўчай рабоце. М. СЫРАКВАШ—намеснік сакратара па вучэбна-вытворчай і навуковай рабоце.

В. АЛІХНОВІЧ—адказны за культурна-масавую работу, І. СЯРГЕЕЎ—адказны за жыллёва-бытавую работу, Ю. ХАДЫКА—адказны за шэфскую работу.